

ЗАЦВЯРДЖАЮ
Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі
“Гімназія г. Дзяржынска”
(подпіс) Л.С. Паўхлеб
25.06.2025

КААРДЫНАЦЫЙНЫ ПЛАН
гімназіі г. Дзяржынска
па арганізацыі занятасці непаўналетніх
у ліпені 2025 года

Рэспубліканская акцыя “Лета - дзецям”

**Дэвіз акцыі: «Пусть будет небо мирным над землей,
пусть вечно детство звонкое смеется!»**

№ п/п	Мерапрыемства	Час правядзення	Адказныя
Гімназія запрашае			
1	Работа камп’ютарнага клуба, каб. № 23а, 26	04.07, 11.07, 18.07, 25.07 11.10-12.00	Адказныя асобы (па графіку)
2	Работа бібліятэкі (па асобным плане, акр.30.07)	 Пн.-пт., 08.30-12.30 13.00-16.00	Харлап А.М.
Бібліятэчныя гадзіны, 11.10-11.55			
3	“Бібліятэчныя сакрэты” – прагляд і падшыўка перыядычных выданняў	07.07.	Харлап А.М.,
4	“Працоўны дэсант у бібліятэцы” – апрацоўка новых падручнікаў	14.07.	Харлап А.М.,
5	“Што новага ў бібліятэцы” – агляд і рэклама новых кніг	21.07.	Харлап А.М.,
6	“Наш Прэзідэнт” – рэклама аднаіменнай кнігі.	28.07.	Харлап А.М.,
Летняя практыка, 8.00-11.00, пн.-пт.			
7	6 “М”, 6 “7” класы	30.06-05.07	Лосева М.К., Смольская С.В.
8	7“А” клас	07-11.07	Мінько К.А.
9	5“Г”, 7“Г” класы	14-18.07	Качановіч Л.Ч., Міронава Ю.М.
10	7 “В” клас	21-25.07	Глобус М.В.
11	7 “Б” клас	28.07-01.08	Паршын П.Д.
Аб’яднанні па інтарэсах: клубы, гурткі			
12	Клуб “Крынічка” запрашае: міні-канферэнцыя “Я чытаю зараз”...”	04.07 11.10-11.55	Лосева М.К.

13	Клуб “Крынічка” запрашае: гульня “Мема: Беларускія пісьменнікі”	10.07 11.10-11.55	Мінько К.А.
14	Клуб “Крынічка” запрашае: гульня “Знаўцы”	17.07 11.10-11.55	Міронава Ю.М.
15	Клуб "Інтэлект" запрашае: Матэматычны "Калейдаскоп навук"	17.07 11.10-11.55	Качановіч Л.Ч.
16	Клуб “Эка: запрашае: віктарына “100 пытанняў географу”	24.07 11.10-11.55	Глобус М.В.
17	Клуб “Кліа” запрашае: "Таямніцы музейнага архіва" (знаёмства з архіўнымі матэрыяламі Музея Баявой Славы)	31.07 11.10-11.55	Паршын П.Д.
Мерапрыемствы ў класных калектывах, 11.10-11.55			
18	Мерапрыемства для навучэнцаў 6 “М”, 6 «Г» класаў: конкурс малюнкаў на асфальце “Я малюю лета”	01.07	Лосева М.К., Смольская С.В.
19	Мерапрыемства для навучэнцаў 7 “А” класа: гульня-віктарына “Знакамітыя мясціны Беларусі”	08.07	Мінько К.А.
20	Мерапрыемства для навучэнцаў 5 “Г” класа: “Свет дзяцінства - свет цуда,	15.07	Качановіч Л.Ч.
21	Мерапрыемства для навучэнцаў 7 “Г” класа: тэматычны пікнік “Сям’я – бяспечнае багацце”	15.07	Міронава Ю.М.
22	Мерапрыемства для навучэнцаў 7 “В” класа: гульня “Я ў свеце прафесій”	22.07	Глобус М.В.
23	Мерапрыемства для навучэнцаў 7 “Б” класа: творчая майстэрня "Працоўнае лета"	29.07	Паршын П.Д.
Экскурсіі, паходы, паездкі, пікнікі			
24	Паход навучэнцаў 7 “А” класа, бацькоў па маршруце “Дзяржынск-Рубяжэвічы-Караліна-Дзяржынск”	02.07-05.07	Мінько К.А.
25	Экскурсіі, паходы, паездкі, пікнікі для навучэнцаў 1-11 класаў (па планах класных кіраўнікоў)	Ліпень	Класныя кіраўнікі
Сябруем са спортам!			
26	Работа стадыёна (па асобным графіку)	17.00-21.00	Настаўнікі ФКіЗ, адказныя асобы
Выхаваўча-прафілактычныя работа, узаемадзеянне з соцыумам			
27	<u>Дзень педагога сацыяльнага:</u> Размова “Уплыў шкодных звычак на арганізм чалавека” (02.07) Размова-разважанне “Мая сям’я – мая крэпасць” (09.07)	Кожная серада (02.07., 09.07.), 11.00	Педагог сацыяльны Салановіч Л.Л.
28	Наведванне сем’яў навучэнцаў, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, а таксама з якімі праводзіцца індывідуальна-прафілактычная работа	На працягу месяца	Педагогі сацыяльныя, класныя кіраўнікі
29	Наведванне валанцерамі атрада Чырвонага Крыжа “ЗД” гімназіі г.Дзяржынска ДУА «Выхаваўча-аздараўленчы лагер «Дружба»	08.07 10.00	Кіраўніцтва гімназіі

	Дзяржынскага раёна» пас. Энергетыкаў з майстар-класамі па аказанню першай дапамогі		
<i>Выхаваўча-аздараўленчыя лагеры па-за межамі гімназіі</i>			
30	ДУА «Выхаваўча-аздараўленчы лагер «Дружба» Дзяржынскага раёна» пас. Энергетыкаў	19.06-03.07	Вялічка Г.У., Новік А.А., Салановіч Л.Л.
31	Стацыянарны выхаваўча-аздараўленчы лагер «Волма»	18.06-02.07	Дубоўская В.А.
32	Выхаваўча-аздараўленчы лагер для актывістаў ГА «Беларуская рэспубліканская піянерская арганізацыя» г.Узда	07.07-21.07	Кіраўніцтва гімназіі
<i>Раённыя, абласныя, міжнародныя мерапрыемствы</i>			
33	Удзел у міжнародным патрыятычным культурна-адукацыйным праекце «Поезд Памяці»	20.06 – 05.07	Кіраўніцтва гімназіі
34	Удзел у раённым свяце, прысвечаным Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	03.07	Кіраўніцтва гімназіі
35	Удзел гімназічнай бізнес-кампаніі «Чароўны куфэрак» ў выставе-продажы на раённым свяце, прысвечаным Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь	03.07	Смольская С.В., Чубіс К.А.
36	Удзел у раённых, абласных творчых і інтэлектуальных конкурсах	Чэрвень	Асадчая І.І., Захарава Л.І. Вялічка Г.В.
<i>Кінаатэатр «Эра» прапануе</i>			
37	Прагляд мастацкіх і мультыплікацыйных фільмаў у адпаведнасці з афішай	Пач. у 11.00	Адміністрацыя кінаатэатра
<i>ДУДА «Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Дзяржынскага раёна»</i>			
38	Дзённы выхаваўча-аздараўленчы лагер мастацкай накіраванасці «Горад майстроў»	23.06-11.07	ЦТДіМ
<i>ДУ «Дзяржынскі гісторыка-краязнаўчы музей»</i>			
39	Тэматычныя экскурсіі, выставы	Па папярэдняй заяўцы	Кіраўніцтва музея
<i>ДУДА «Экалага-біялагічны цэнтр Дзяржынскага раёна»</i>			
40	Удзел у рэспубліканскай акцыі «Здадзім макулатуру – зберажам дрэва»	Ліпень	ЭБЦ
41	Дзённы выхаваўча-аздараўленчы лагер экалага-біялагічнай накіраванасці «Эка-Бум»	23.06-11.07	Кіраўніцтва ЭБЦ
<i>ДУ «Дзержинский районный Центр культуры и народного творчества»</i>			
43	Гарадская дыскатэка	Ап.пт.месяца	Кіраўніцтва ГДК

У ліпені-месяцы таксама

праводзяцца:

- прафілактычнае мерапрыемства «Бацькоўскі кантроль»,
- рэспубліканскія акцыі «Памяць удзячных сэрцаў», "Добрае сэрца – ветэранам", «Спяшайцеся рабіць дабрыню»,
- рэспубліканская гісторыка-патрыятычная акцыя «Вялікай Перамозе – 80 гадоў!»*,
- рэспубліканская эстафета памяці «Вызваленне»*,
- экалагічныя акцыі «Дапамажы прыродзе справай», «Чысты вадаём»,

- інфармацыйна-асветніцкая акцыя “Крок да поспеху”;

рэалізуюцца:

- рэспубліканская міжведамасная праграма “Клопат”,

- рэспубліканскі праект “Бацькоўскія універсітэты” пад дэвізам “Увага, важна ведаць”,

- рэспубліканскі план мерапрыемстваў, прымеркаваны да правядзення ў 2025 годзе Года добраўпарадкавання,

- раённы прафілактычны праект “Дзяржынск – здаровы горад”,

- конкурсны праект “Вялікая будучыня малой Радзімы”.

Намеснік дырэктара
па выхаваўчай рабоце

(подпіс)

В.А.Дубоўская